



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
ДЗЯТЛАЎСКИ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ПРАГРАМА
НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ


ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЯ СПАДЧЫНА ДЗЯТЛАЎШЧЫНЫ (ДА 520-ГОДДЗЯ ГОРАДА)



Дзятлава, 14 верасня 2018 г.



*Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. Тэл. +375 17 2841870*



*Запрашаем наведаць Дзятлаўскі дзяржаўны гісторыка-краязнаўчы музей
г. Дзятлава, вул. Першамайская, 12. Тэл. +375 15 6321341*

АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член-карэспандэнт, доктар гістарычных навук, прафесар;

Дубовік Аляксандр Міхайлавіч – старшыня Дзятлаўскага раённага выканаўчага камітэта;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Кухарэвіч Ігар Станіслававіч – намеснік старшыні Дзятлаўскага раённага выканаўчага камітэта;

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Аніяркоў Вадзім Вадзімавіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Белавус Наталля Сяргеёўна – начальнік аддзела адукацыі Дзятлаўскага раённага выканаўчага камітэта;

Голубеў Валянцін Фёдаравіч – загадчык цэнтра спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Доўнар Аляксандр Барысавіч – загадчык аддзела археаграфіі і крыніцазнаўства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Калодка Наталля Яўгенаўна – начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Дзятлаўскага раённага выканаўчага камітэта;

Мяцельскі Андрэй Анатольевіч – вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Харошка Дзінара Леанідаўна – дырэктар Дзятлаўскага дзяржаўнага гісторыка-краязнаўчага музея;

Шэўко Фёдар Аляксеевіч – намеснік дырэктара па агульных пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Шыцько Васіль Васільевіч – намеснік начальніка аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Дзятлаўскага раённага выканаўчага камітэта

Рэгламент працы:

даклад на пленарным пасяджэнні 15 хв.,

даклад на секцыі 10 хв.,

пытанні 5 хв.

ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

- 9.00-10.00 **Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі**
(Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці, г. Дзятлава, вул. Міцкевіча, 7)
- 9.30-10.00 **Адкрыццё выставы «Дзятлаўшчына ў подыху стагоддзяў»**
- 10.00-12.30 **Адкрыццё канферэнцыі і пленарнае пасяджэнне**
- 12.30-13.10 **Культурная праграма для ўдзельнікаў канферэнцыі**
- 13.10-14.10 **Абед**
- 14.10-17.00 **Праца па секцыях:**
секцыя № 1 *(Сярэдняя школа № 1, г. Дзятлава, вул. Чырвонаармейская, 18)*
секцыя № 2 *(Гімназія № 1, г. Дзятлава, вул. Чырвонаармейская, 4)*
- 17.00-18.00 **Аглядная экскурсія па горадзе з наведваннем Дзятлаўскага гісторыка-краязнаўчага музея**
- 18.00 **Вячэра**
- 20.00 **Ад'езд удзельнікаў канферэнцыі**

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ

*(Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці,
г. Дзятлава, вул. Міцкевіча, 7)*

Мадэратар пасяджэння

*намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт*

Вадзім Леанідавіч Лакіза

Прывітальнае слова старшыні Дзятлаўскага раённага выканаўчага камітэта ***Аляксандра Міхайлавіча Дубовіка.***

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член-карэспандэнта, доктара гістарычных навук, прафесара ***Аляксандра Аляксандравіча Кавалені.***

Прывітальнае слова старшыні Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, члена Пастаннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародным справам і нацыянальнай бяспецы ***Міхаіла Сяргеевіча Орды.***

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта ***Вячаслава Віктаравіча Даніловіча.***

Прывітальнае слова члена Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцоваму самакіраванню, старшыні Лідскага раённага Савета дэпутатаў ***Інэсы Генадзьеўны Белуш.***

Прывітальнае слова старшыні Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы, члена Савета Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь ***Валянціна Уладзіміравіча Міхневіча.***

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення біялагічных навук НАН Беларусі, доктара біялагічных навук, прафесара ***Міхаіла Яфімавіча Нікіфарова***

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

Даклады

1. **Лакотка Аляксандр Іванавіч**, дырэктар Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, акадэмік, доктар гістарычных навук, доктар архітэктуры, прафесар, член Саюза архітэктараў Беларусі (Мінск).

Тэма доклада: «Неўміручасць спрадвечная».

2. **Лакіза Вадзім Леанідавіч**, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма доклада: «Археалагічная спадчына Дзятлаўшчыны: вывучэнне, захаванне, выкарыстанне».

3. **Голубеў Валянцін Фёдаравіч**, загадчык цэнтра спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск); **Доўнар Аляксандр Барысавіч**, загадчык аддзела археаграфіі і крыніцазнаўства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Інвентары як крыніцы па гісторыі Дзятлава (на прыкладзе інвентара 1731 г.)».

4. **Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна**, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Дзятлава – уладанне князёў Астрожскіх у XVI ст.»

5. **Сергачоў Сяргей Аляксеевіч**, прафесар Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, доктар архітэктуры, прафесар (Мінск).

Тэма даклада: «Мястэчка Дзятлава ў XVIII стагоддзі: рынак, вуліцы, пляцы».

6. *Літвін Аляксей Міхайлавіч*, загадчык аддзела ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск).

Тэма даклада: «Дзятлаўшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны: стан і перспектывы даследаванняў».

7. *Третьяк Елена Ивановна*, ведущий архивист Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов (Дзержинск).

Тема доклада: «Развитие сельского хозяйства в Дятловском районе в 1950–1970 гг. в фото- и кинодокументах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов».

8. *Гросс Елена Петровна*, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук (Минск).

Тема доклада: «Общественные объединения Дятловского района в 1990-е – 2000-е гг.»

СЕКЦЫЯ 1

Дзятлаўшчына ў Сярэдня вякі і Новы час
(Сярэдня школа № 1, г. Дзятлава, вул. Чырвонаармейская, 18)

Мадэратары секцыі:

Унучак Андрэй Уладзіміравіч, загадчык аддзела гісторыі Беларусі
Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат
гістарычных навук, дацэнт;

Грос Алена Пятроўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук

1. **Русаў Пётр Аляксандравіч**, археолаг (Мінск).

Тэма даклада: «Археалагічныя даследванні ў г. Дзятлава».

2. **Лакіза Вадзім Леанідавіч**, намеснік дырэктара па навуковай
работе Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных
навук, дацэнт; **Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна**, старшы навуковы
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат
гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «3 гісторыі археалагічнага вывучэння Дзятлаўшчыны
(XIX–XXI стст.)».

3. **Аніяркоў Вадзім Вадзімавіч**, старшы навуковы супрацоўнік
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук,
дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Звесткі пра Дзятлава XVII–XIX стст. (па матэрыялах
Галоўнага архіва старажытных актаў у Варшаве)».

4. **Лаўрэш Леанід Лявонцьевіч**, сябра Саюза беларускіх
пісьменнікаў, краязнавец (Ліда).

Тэма даклада: «Гісторыя вёскі і маёнтка Нагародавічы».

5. **Пашкевіч Уладзімір Іванавіч**, навуковы супрацоўнік
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Маёнтак Дзятлава паводле інвентара 1699 г.»

6. **Сурскі Ягор Дзмітравіч**, аспірант Інстытута гісторыі НАН
Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Арганізацыя гандлю ў Дзятлаве ў XVI–XVIII стст.»

7. **Семянчук Генадзь Мікалаевіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродзенскі р-н, в. Прывалка).

Тэма даклада: «Новыя крыніцы па гісторыі Дзятлаўшчыны XVI–XVIII стст. з архівасховішчаў Кракава і Варшавы».

8. **Юркевіч Зміцер Юр’евіч**, старшыня Арт-суполкі імя Тадэвуша Рэйтана (Мінск).

Тэма даклада: «Радавод Ігната Дамейкі. Новыя звесткі».

9. **Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч**, дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Дзяржаўныя даўгі маёнтка Дзятлава ў першай палове XIX ст.»

10. **Даўгач Таццяна Валянцінаўна**, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Дзятлаўшчына пасля адмены прыгоннага права: фарміраванне і дзейнасць органаў мясцовай улады».

11. **Яноўская Валянціна Васільеўна**, загадчык аддзела гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага даследавання Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Канфесійнае становішча Дзятлаўшчыны ў канцы XIX – пачатку XX ст.»

12. **Унучак Андрэй Уладзіміравіч**, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Ураджэнец Дзятлаўшчыны Лукаш Дзекуць-Малей (1888–1955)».

13. **Кузьма Дзмітрый Іванавіч**, экскурсавод Дзятлаўскага раённага фізкультурна-спартыўнага клуба» (Дзятлаўскі раён, в. Раклевічы).

Тэма даклада: «Легенды і паданні Дзятлаўшчыны на старонках этнаграфічных прац Міхала Федароўскага».

Дыскусія

СЕКЦЫЯ 2

Дзятлаўшчына ў Найноўшы час

(Гімназія № 1, г. Дзятлава, вул. Чырвонаармейская, 4)

Мадэратары секцыі:

Трубчык Алена Генадзьеўна, старшы навуковы супрацоўнік
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;
Радомская Алена Вікенцьеўна, настаўнік гімназіі №1 г. Дзятлава

1. **Зянюк Раіса Уладзіміраўна**, старшы навуковы супрацоўнік
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук
(Мінск).

Тэма даклада: «Дзятлава і Дзятлаўшчына ў адлюстраванні рубрыцэляў
і схематызмаў XIX – першай паловы XX ст.»

2. **Іваноўскі Андэжэй**, магістр (Варшава); **Семянчук Генадзь
Мікалаевіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродзенскі р-н,
в. Прывалка).

Тэма даклада: «Род Вацлава Іваноўскага і Дзятлаўшчына».

3. **Сацукевіч Іван Іванавіч**, асістэнт Інстытута сацыяльна-
эканамічнай адукацыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага
універсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Тапанімічная спадчына Дзятлава».

4. **Дзенісенка Алена Пятроўна**, навуковы супрацоўнік
Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі
(Мінск).

Тэма даклада: «Літаратурная спадчына Ігната Дварчаніна ў фондах
Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі».

5. **Трубчык Алена Генадзьеўна**, старшы навуковы супрацоўнік
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук
(Мінск).

Тэма даклада: «Дзятлаўшчына ў гады польска-савецкай вайны (1919–
1921 гг.)».

6. **Радомская Елена Викентьевна**, учитель гимназии № 1 г. Дятлово (Дятлово).

Тема доклада: «Роль еврейского населения в экономическом и культурном развитии местечка Дятлово до начала Второй мировой войны».

7. **Вавренюк Ирина Ильинична**, менеджер ООО «Инвест-Софир» (Брест).

Тема доклада: «Еврейские надгробные саркофаги Западной Беларуси (1921–1939)».

8. **Арпентьева Мариям Равильевна**, профессор Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, член-корреспондент Российской академии естествознания, доктор психологических наук, доцент (Калуга).

Тема доклада: «Дятлово: проблемы исторической Памяти».

9. **Иоффе Эмануил Григорьевич**, профессор Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, доктор исторических наук, профессор (Минск).

Тема доклада: «Боевая деятельность спецгруппы (спецотряда) НКГБ БССР “Новаторы” на территории Дятловского района в 1943–1944 гг.»

10. **Чернявский Илья Валерьевич**, магистр (Минск).

Тема доклада: «Личный состав партизанских формирований на территории Дятловского района (1941–1942)».

11. **Максімчык Андрэй Мікалаевіч**, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Этнаграфічныя нататкі М.Я. Грынблата пад час экспедыцыі ў Дзятлаўскі раён ў 1962 г.»

12. **Семянчук Альбіна Аляксандраўна**, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродна).

Тэма даклада: «Турыстычны патэнцыял Дзятлаўскага рэгіёну».

13. **Леончик Евгения**, учащаяся 11 класса гимназии № 1 г. Дятлово (Дятлово).

Тема доклада: «Культура памяти в монументальных памятниках и коллективном сознании современников. Туристическая привлекательность г. Дятлово: проблемы и пути решения».

14. **Касило Валерия**, учащаяся 9 класса гимназии № 1 г. Дятлово (Дятлово).

Тема доклада: «Великая Отечественная война и дети: категории уничтоженных, факторы спасения и выживания».

Дискусія



**Палац Радзівілаў у
Дзятлаве**

Малюнак Н. Орды
(1860–70 гг.)

Нагародавічы.
Малюнак
В. Дмахоўскага 1843
г.



Дварэц.
Касцёл Святога
Антонія
Падуанскага.
Фота 1941 г.

Дзятлава.
вул. Слоні́мская.
Фота пач. XX ст.




Дзятлава.
Від з пажарнай каланчы на Базарную плошчу.
Фота пач. XX ст.




Дзятлава. Плошча 17 верасня. Фота 60-х гадоў XX ст.

Дзятлава.
Плошча 17 Верасня.
Фота 1998 г.



Дзятлава. Спаса-
Праабражэнская
царква.
Фота
Я. Балзункевіча.
Пач. XX ст.



Дзятлава. Спаса-
Праабражэнская
царква.
Фота 2008 г.



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ (НАН Беларусі)

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66

Тэл.: (+375-17) 284-18-01

Факс: (+375-17) 284-28-16

e-mail: nasb@presidium.bas-net.by,

<http://nasb.gov.by>

Вышэйшая дзяржаўная навуковая арганізацыя Рэспублікі Беларусь, якая ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў па важнейшых напрамках прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, сацыяльных навук і мастацтваў.

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, правядзенне і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертызы, праводзіць дзяржаўную палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый у галіне даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах, выступае ў якасці галаўной арганізацыі Беларусі па навукова-метадычным забеспячэнні развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае асобныя функцыі рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання ў галіне навукі.

Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуская акадэмія навук і ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., НАН Беларусі з'яўляецца вядучым даследчым цэнтрам Беларусі, які аб'ядноўвае высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і дзясяткі навукова-даследчых, навукова-вытворчых, канструктарскіх і ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыянальнай акадэміі навук працуе звыш 16 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага персаналу. Сярод іх 5357 даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737 кандыдатаў навук.

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі падраздзяленнямі НАН Беларусі з'яўляюцца аддзяленні Акадэміі навук, якія аб'ядноўваюць акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў Акадэміі навук адной або некалькіх галін навукі, каардынуюць дзейнасць навуковых арганізацый. У дадзены час НАН Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай структуры сем аддзяленняў: Аддзяленне аграрных навук; Аддзяленне біялагічных навук; Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў; Аддзяленне медыцынскіх навук; Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі; Аддзяленне фізіка-тэхнічных навук; Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі.

АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ

Тэл.: (+375-17) 284-28-18, **факс:** (+375-17) 284-07-74,

e-mail: humanity@presidium.bas-net.by;

<http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php>.

Створанае ў 1936 г. як Аддзяленне грамадскіх навук Акадэміі навук БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у розных галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі напрамкамі даследаванняў навуковых устаноў Аддзялення з'яўляюцца механізмы фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага сацыяльна-арыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і палітычныя працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя праблемы развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы сацыяльнага прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, развіцця і ўмацавання беларускай дзяржаўнасці, даследаванне беларускай мовы і літаратуры.

У склад Аддзялення ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; сацыялогіі; гісторыі; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука». У Аддзяленні 9 акадэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных за Аддзяленнем навуковых арганізацыях працавала каля 900 чалавек, у тым ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук.



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск

Тэл./факс: (+375 17) 284-18-70,

<http://www.history.by>, e-mail: ii@history.by

Інстытут гісторыі – вядучы цэнтр навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусі.

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі і інш.

Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута – даследаванні сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва Беларусі, а таксама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны. Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў НАН Беларусі, у складзе якога маецца адзіны ў краіне Фонд археалагічнай навуковай дакументацыі.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці

- навуковыя даследаванні па археалогіі, айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, антрапалогіі, археаграфіі, крыніцазнаўству, нумізматыцы, генеалогіі, геральдыцы, сфрагістыцы;

- археалагічная экспертыза будаўнічых праектаў і выратавальныя археалагічныя даследаванні;

- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зонаў аховы;

- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных груп насельніцтва;

- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па навуковым вывучэнні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны краіны;

- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў;

- экспертыза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па профільнай дзейнасці інстытута;

- падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў, фотаальбомаў, буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі;

- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, круглых сталаў, семінараў;

- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру, дактарантуру і суіскальніцтва.





ДЗЯТЛАЎСКІ РАЁН

Дзятлаўскі раён
размешчаны на
паўднёвым усходзе
Гродзенскай вобласці.
Плошча раёна складае
1,5 тыс. кв. км.
Тэрыторыя раёна
знаходзіцца ў межах
Неманскай нізіны на

поўначы і захадзе, на ўсходзе – каля падножжа Навагрудскага ўзвышша. На тэрыторыі раёна пражывае 24351 чал., з іх сельскае насельніцтва – 12442, г. Дзятлава – 7624, г. п. Казлоўшчына – 1645, г.п. Наваельня – 2640.

Годам заснавання цэнтра раёна Дзятлава лічыцца 1498, калі вялікі князь літоўскі Аляксандр падарыў двор “Здечоло” князю Канстанціну Іванавічу Астрожскаму з правам заснаваць мястэчка. У розныя часы ім валодалі Астрожскія, Сапегі, Палубінскія, Радзівілы, Солтаны. Цэнтрам мястэчка была Рынкавая плошча, дзе ў 1646 г. Казімірам Львом Сапегам быў узведзены касцёл Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, які з’яўляецца самым старажытным будынкам горада. У 1707–1708 гг. у Дзятлаве на зімовых кватэрах размяшчаліся галоўныя сілы рускай арміі, якія наведваў цар Пётр I. Пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай (1795) Дзятлаўшчына стала часткай Расійскай імперыі ў складзе Слонімскага павета, а па ўмовах Рыжскай мірнай дамовы з сакавіка 1921 г. па верасень 1939 г. знаходзілася ў складзе Польшчы. 3 чэрвеня 1941 г. па ліпень 1944 г. тэрыторыя раёна знаходзілася пад акупацыяй фашысцкай Германіяй. За гады вайны загінула больш за 12 тысяч жыхароў раёна, 6 мясцовых вёсак падзялілі сумны лёс Хатыні. На тэрыторыі раёна дзейнічалі партызанская брыгада, антыфашысцкі камітэт, партызанскі шпіталь. 9 ліпеня 1944 г. Дзятлава быў вызвалены войнамi 283-й стралковай дывізіі.

Са студзеня 1954 г. Дзятлаўскі раён уключаны ў склад Гродзенскай вобласці, у 1962 г. – расфарміраваны. У студзені 1965 г. адноўлены ў складзе Гродзенскай вобласці.

У 1990 годзе пасёлку Дзятлава прысвоены статус горада.

ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

2017 – 2018 гг.

20 лютага 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Фондам садзейнічання актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» і Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзены міжнародны навуковы семінар «Рэвалюцыя і грамадзянская вайна на тэрыторыі Расійскай імперыі».

2 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены міжнародны «круглы стол» «Супрацоўніцтва расійскіх і беларускіх гісторыкаў: перспектывы ўзаемадзейнення», у якім прыняў удзел сенатар Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі, д.г.н. В. В. Кандрашын.

10 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі адбылося пасяджэнне секцыі па падпраграме «Гісторыя і культура» дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства».

28 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Першы сімпозіўм «Навуковыя асновы беларускай дзяржаўнасці».

30 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Міжнародны «круглы стол» «Андрэй Волан: жыццё і дзейнасць».

30–31 сакавіка 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна с Прадстаўніцтвам па Беларусі Фонда імя Конрада Адэнаўэра праведзена Міжнародная канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах».

30–31 сакавіка 2017 г. у Маскве сумесна з гістарычным факультэтам і факультэтам паліталогіі Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В.Ламаносава праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Стагоддзе Рэвалюцыі 1917 года ў Расіі».

6–7 красавіка 2017 г. у Шуміліна сумесна з Шумілінскім раённым выканаўчым камітэтам, Віцебскім дзяржаўным універсітэтам імя П.М. Машэрава праведзена Навукова-практычная канферэнцыя «Шумілінскія чытанні».

13–14 красавіка 2017 г. у Мінску сумесна з Фондам садзейнічання актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» і Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Сусветныя войны XX стагоддзя ў гістарычнай памяці Расіі і Беларусі».

20–21 красавіка 2017 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным універсітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы крыніцазнаўства».

28 красавіка 2017 г. у Мінску сумесна з Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і Культурным цэнтрам і фондам «Свет Сент-Экзюперы» (Масква) праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Авіяцыя партызанам у гады Вялікай Айчыннай вайны».

11–12 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2016 годзе».

24 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь праведзены Міжнародны «круглы стол» «Архівы як інфармацыйная аснова гістарычных даследаванняў (да 90-годдзя Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь)».

25–26 мая 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўропа: актуальныя праблемы этнакультуры».

8–9 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Інстытутам гісторыі Літвы, Інстытутам гісторыі ім. Т. Мантойфеля Польскай акадэміі навук і Польскім інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная канферэнцыя «Праблемы лакальнай гісторыі: канфесійнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы ў XVI–XVIII стст.»

14 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Міжнародны «круглы стол» «Беларуска-кітайскія сувязі: гісторыя і сучаснасць».

26–27 чэрвеня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Міждзяржаўным фондам гуманітарнага супрацоўніцтва праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія сям’і: гістарычныя, сацыяльна-эканамічныя і біялагічныя аспекты даследаванняў».

29 чэрвеня 2017 г. Інстытут гісторыі НАН Беларусі занесены на Рэспубліканскую дошку гонару.

29 чэрвеня 2017 г. у Мінску сумесна з гістарычным факультэтам Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка праведзена Рэспубліканская навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Беларуская дзяржаўнасць: вытокі, станаўленне, развіццё (IX–XXI стст.)».

30 чэрвеня 2017 г. у Оршы сумесна з Аршанскім раённым выканаўчым камітэтам і Музейным комплексам гісторыі і культуры Аршаншчыны праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Орша на парозе тысячагоддзя».

7–8 верасня 2017 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 950-годдзя горада)».

15–16 верасня 2017 г. у Свіслачы сумесна са Свіслацкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя «Мінулае і сучаснасць Свіслацкага краю».

22–23 верасня 2017 г. у Слуцку сумесна са Слуцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзены Навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Слуचना і Эдвард Вайніловіч».

28–29 верасня 2017 г. у Мсціславе сумесна з Мсціслаўскім раённым выканаўчым камітэтам і Магілёўскім дзяржаўным ўніверсітэтам праведзены Навукова-практычная канферэнцыя «Мсціслаўшчына ў кантэксце гісторыі Падняпроўя».

4 кастрычніка 2017 г. у Рагачове сумесна з Рагачоўскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Старажытнасці Гомельскага Падняпроўя (прымеркаваная да 55-годдзя Рагачоўскага музея народнай славы)».

5 кастрычніка 2017 г. у Вільнюсе сумесна з Літоўскім эдукалагічным універсітэтам праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Парламентарызм ў Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі: інстытуты, парламентарыі, парламенцкая практыка».

12–13 кастрычніка 2017 г. сумесна з Беларускай дзяржаўнай гісторыяй Вялікай Айчыннай вайны праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Кіраўніцтва антыфашысцкім супраціўленнем на тэрыторыі Беларусі (1941–1944): да 75-годдзя стварэння Беларускага штаба партызанскага руху».

26–27 кастрычніка 2017 г. сумесна з Пасольствам Украіны ў Рэспубліцы Беларусь, Мінскім гарадскім грамадскім аб'яднаннем украінцаў «Заповіт» і Вілейскім раённым выканаўчым камітэтам праведзены Міжнародны навуковы «круглы стол» «Дзейнасць П.С.Орліка (1672–1742) і прававая думка у Еўропе першай паловы XVIII ст. Беларуска-украінскія культурна-асветніцкія ўзаемасувязі».

2–3 лістапада 2017 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікі Кастрычнік у гістарычных лёсах беларускай дзяржаўнасці».

10 лістапада 2017 г. у Карэлічах сумесна з Карэліцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя XII Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Штодзённасць жыхароў Карэліцкага рэгіёна Х–XX стст.».

22 снежня 2017 г. сумесна з Беларускай дзяржаўнай педагогічнай універсітэтам імя Максіма Танка праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «1917 год у гістарычных лёсах народаў Беларусі».

13–14 лютага 2018 г. у г.п. Расоны сумесна з Расонскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная канферэнцыя «Расонскі край: гісторыя, культура, людзі (да 100-годдзя з дня нараджэння П.М.Машэрава)».

15–16 лютага 2018 г. у Гомелі сумесна з Гомельскім дзяржаўным універсітэтам імя Ф.Скарыны і Расійскім Цэнтрам навукі і культуры ў Гомелі праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Туркманчайскі мірны дагавор: да 190-годдзя падзеі».

15–16 сакавіка 2018 г. праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуская Народная Рэспубліка ў гісторыі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці».

20–21 сакавіка 2018 г. у Шклове сумесна з Шклоўскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Шклоў і яго ваколіцы ў гісторыі Беларусі».

28–29 сакавіка 2018 г. сумесна з Прадстаўніцтвам па Беларусі Фонда імя Конрада Адэнаўэра праведзена Міжнародная канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных і геаэканамічных працэсах».

4 мая 2018 г. сумесна з Ваенна-навуковым таварыствам пры Цэнтральным ДOME афіцэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Ваенна-навуковым таварыствам пры Цэнтральным ДOME расійскай арміі імя М.В. Фрунзэ, Беларускай дзяржаўнай музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, праведзена Міжнародная ваенна-гістарычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна: міфы і рэальнасць».

4 мая 2018 г. сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускай дзяржаўнай музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, Беларускай дзяржаўнай педагагічным універсітэтам імя Максіма Танка, Мінскім гарадскім інстытутам развіцця адукацыі, гімназіяй №174 г. Мінска праведзена XI Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

18 мая 2018 г. у Ашмянах сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена VIII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя VIII Гальшанскія чытанні «Ашмяншчыны – паўсядзённае жыццё жыхароў краю ў Х–XX стст.»













24–25 мая 2018 г. у Мінску і Міры сумесна з Музеям «Замкавы комплекс «Мір» праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2017 годзе».

21 чэрвеня 2018 г. сумесна з Ваенна-навуковым таварыствам пры Цэнтральным ДOME афіцэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь праведзены круглы стол «Вялікая Айчынная вайна ў гістарычнай памяці беларускага народа».

27–29 чэрвеня 2018 г. праведзена канферэнцыя «Антрапалогія горада: гістарычныя, медыка-біялагічныя аспекты даследаванняў».

ДЛЯ ЗАПІСАЇ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ



ДЛЯ ЗАПІСАЎ

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч).

На першай старонцы:

Рынкавая плошча Дзятлава. Нямецкая паштоўка 1916 г.

Надрукавана ў РУП “Выдавецкі дом “Беларуская навука”

Тыраж 100. Заказ № 184.

ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

